



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 52 (1099) 26 СНЕЖНЯ 2012 г.

З Новым 2013 годам!



Шаноўныя сябры Таварыства беларускай мовы, прыхільнікі і рупліўцы роднага слова!

Падыходзіць да свайго завяршэння 2012 год. Дзякуй вам за тое, што вы былі з намі, падтрымлівалі матэрыяльна, прымалі ўдзел у нашых мерапрыемствах, ініцыявалі розныя кампаніі. Мы з вамі шмат што зрабілі ў адыходзячым годзе дзеля пашырэння мовы, але яшчэ больш мусім зрабіць у наступным.

ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" віншуе вас з традыцыйнымі зімовыімі святамі: Днём Божага нараджэння, Калядамі і Новым 2013 годам. Мы жадаем вам і вашым блізкім добра гадароўня на ўесь наступны год, прыемных свят і аптымізму.

Сакратарыят ТБМ.

90 гадоў таму назад выйшаў першы нумар часопіса "Полымя"



20 снежня ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся юбілейны вечар, прысвечаны 90-годдзю з дня выхаду ў свет першага нумара часопіса "Полымя".

Першыя дзесяць год (да 1932) часопіс кіравала рэдакцыйная калегія, у яе ўваходзілі Змітрок Бядуля, Цішак Гартны, Міхась Зарэцкі, Усевалад Ігнатоўскі, Янка Купала, Якуб Колас, В. Нодэль, А. Сянкевіч, Міхась Чарот і інш. У 1932-1941 гадах часопіс выхо-

дзіў пад называй "Полымя рэвлюнцыі". У гады Вялікай Айчыннай вайны не выходзіў у свет. Адноўлены ў студзені 1945 года па распараджэнні Савета Міністраў БССР.

Менавіта ў "Полымі" друкавалі свае знамітатыя творы Платон Галавач, Цішак Гартны, Кузьма Чорны, народны пісьменнікі і народныя паэты Беларусі Іван Мележ, Янка Брыль, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Кандрат Крапіва, Пітрусь Броўка, Васіль Быкаў, Іван Шамякін, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка, а таксама Уладзімір Каараткевіч, Вячаслаў Адамчык, Барыс Сачанка. Літаратурныя трацыі, закладзеныя папярэднімі пакаленнямі беларускіх

майстроў слова, працягвающе ў творах сённяшніх аўтараў гэтага аўтарытэтнага выдання.

З нагоды 90-гадовага юбілею часопіса Нацыянальная бібліятэка Беларусі падтрымавала кніжна-ілюстраваную выставу ""Полымя"" - этапы творчага станаўлення", якая раскрывае змест часопіса з самага першага нумара 1922 года да апошняга на сённяшні дзень.

З прывітальнымі словамі на юбілейным вечары выступілі першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандр Радзікоў, намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Уладзімір Матусевіч, дырэктар рэдакцыйна-выдавецкай установы "Выдавецкі дом "Звязда"" Аляксандр Карлюкевіч, першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі Генадзь Пашкоў і інш.


Адна з галоўных задач часопіса "Полымя", заснавальнікам якога з'яўляецца Саюз пісьменнікаў Беларусі - на сваіх старонках пралагандаваць усё лепшае, што ствараеца сучаснымі беларускімі пісьменнікамі і садзейнічае развіццю духоўнай мocy нашай дзяржавы з дапомагай мас-тэлекамунікаціі.

Паводле сайту
Нацыянальнай бібліятэки

ISSN 2073-7033



9 772 073 703 003 >



Пісьменніца Алена Васілевіч адзначыла сваё 90-годдзе

Алена Васілевіч нарадзілася 22 снежня 1922 у заценку Даманшчына (цяпер вёска Ліпнікі) Слуцкага раёна Менскай вобласці. Засталася без бацькоў на восьмым годзе жыцця. Выхоўвалася ў сваякоў. Скончыла літаратурны факультэт Рагачоўскага настаўніцкага інстытута (1941). У час Другой Сусветнай вайны працавала бібліятэкар у шпіталі, пісарам шыхтовай часткі, начальнікам бібліятэкі. У 1946 скончыла філалагічны факультэт БДУ. Працавала літкансультантам, загадыкам аддзела культуры часопіса "Работніца і сялянка", загадыкам рэдакцыйнай літаратуры для юнацтва выдавецтва "Мастацкая літаратура", "Юнацтва". Сябра СП СССР з 1947. Першы мастацкі твор (аповесць "У прасторах жыцця") надрукавала ў 1947 (часопіс "Беларусь"). Напісала кніжкі апавяданняў, аповесць "Шляхі-дарогі" (1950), цыкл

аповесцяў "Расці, Ганька" (1966), "Доля цябе знойдзе" (1968), "Новы свет" (1970), "Пачакай, затрымайся..." (1970), якія склалі тэтраглогію "Пачакай, затрымайся..." (1972). Аўтар кніг "Люблю, хвалуюся, жыву" (нататкі, эсэ, 1986), "Элегія" (апавяданні, эпіды, эсэ, 1988). Выдадзены Выбранныя творы ў 3 татах (1982-1983). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1976) за тэтраглогію "Пачакай, затрымайся...".

На кнігах Алены Васілевіч выгадавалася не адно пакаленне беларусаў. Літаратурны крытык Ала Сямёнова піша: "За свой пісьменніцкі шлях яна расказала пра чалавека. Пра жанчыну. Пра дзяцей. Пра жыццёвую дачынені

і калізіі. Пра ўзаемадносіны людзей. Тонка разумеочы іх псіхалогію. Умеочы паглядзець на свет з добрым гумарам і разуменнем, з мяккай усмешлівай іроніяй. З вельмі адчувальнымі лірызмамі".

ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў"

Аляксею Беламу - 60



Эльбрус і раблю для гэтага адпаведнага заходы. Хутка выходзіць мая шостая кніга вершоў. На жаль, апошнім часам мне сумна, што зникае наша нацыянальная культура. Краіна не рухаецца наперад. Вось гэта сумна! Калі ў юнацтве было больш аптымізму, то зараз яго менш. Тым не менш, спадзянкі на лепшае ёсць. І я спадзяюся, што мы будзем жыць лепш. Я маю на ўвазе краіну ў цэлым. Наш народ.

Аляксей Белы - не толькі таленавіты паэт, але і прафесійны журналіст, сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў, Беларускай асацыяцыі журналистаў, а таксама Беларускага ПЭН-цэнтра, які ёсць часткай сусветнай арганізацыі прафесійных пісьменнікаў - Міжнароднага ПЭН-клуба. Ад 2006 года Аляксей Белы таксама - дырэктар-галоўны рэдактар прыватнага ўнітарнага прад-

приемства "ІнтэксПрэс-Рэгіён".

- Момантаў, калі цябе штоські здзіўляе і ўражвае, з гадамі з'яўляеца ўсё меней. Таму, вядома, у юнацтве пісала больш, чым цяпер. Дарослы чалавек увесе час заняты нейкімі справамі. Гэтага патрабуе і рытм ціперація жыцця. У нас ва ўсіх ёсць абавязкі перед бліzkімі людзьмі, і мы мусім выконваць іх сумленна. А на творчасць застаецца ўжо толькі тое, што застаецца. Але ў мене няма шкадавання з той нагоды, што я не аддаю сваёй творчасці ўесь час. Калі Бог даў нам гэтую здольнасць, то чалавек знойдзе час і пакіне пасля сябе ўсё, што яму наканавана пакінуць.

Аляксей Белы называе сваіх суродзічаў "цудоўнымі" і прызнаеца, што з задавальненнем выбіраеца на сваю малую радзіму.

- У Міхневічах, што ў Івацэвіцкім раёне, я заўсёды дома, як дома ў Баранавічах, дзе жыву з 1977-га года, - адзначыў Аляксей Белы.

Радыё Рацяя.



Бягучь дні апошніх тýдняў 2012 года, і - калі не спрайдзіцца злавесны прагноз календара племені мая пра немінучы канец свету ў трэцій дэкадзе сёлетнага снегня - неўзабаве гэты год зробіцца гісторыяй. Напрыканцы кожнага года прынята вызначаць самыя важныя падзеі ў розных сферах жыцця. Не аднаго мяне цікавіць найперш беларускае культурнае і інтэлектуальнае жыццё. У гэтым сэнсе год, бясспрэчна, не выпльядзе "пустым": нямала выйшла вартых увагі кніг, сёе-тое з'явілася на тэатральнай сцене і ў кінематографе, ладзіліся цікавыя і нават сенсацыйныя мастацкія выстапы...

І ёсё ж, калі б пытанне: "Што самае важнае адбылося ў беларускай культуры сёлета?" задалі мне, я, не вагаючыся, адказаў бы: для мяне падзеяй нумар адзін стаў выхад з друку "Вялікага слоўніка беларускай мовы".

Эты слоўнік роднай мовы - сапраўды "вялікі", найбёльшы з тых, што калі-небудзь былі выдадзеныя на паперы. Дагэтуль слоўнікам з найбольшай колькасцю беларускіх загалоўных слоў быў апублікованы "Беларускай Савецкай Энцыклапедыяй" у 1987 годзе "Слоўнік беларускай мовы" пад рэдакцыйнай ака-дэмікі Мікалая Бірылы.

Прозвішча аўтара-укладальніка новага капітальнага слоўніка вы (пакуль што) не знойдзеце ні ў адным айчынным мовазнаўчым да-ведніку. Таму варта сказаць пра яго некалькі слоў: **Фёдар Антонавіч Піскуноў**, у 1971 годзе закончыў хімфак БДУ, далей працаўваў у тэхнічнай сферы: быў навуковым супра-цойнікам Інстытута электронікі НАН Беларусі, у 2008 - 2010 гадах навуковым супрацоў-нікам Фізічна-тэхнічнага ін-стытута НАН Беларусі.

Як бачыце аўтарам са-мага поўнага на сёння слоўніка беларускай мовы з'яўляецца зусім не спецыяліст-філолаг.

На добры лад, "Вялікі слоўнік беларускай мовы" мусіў бы быць створаны рунапасцю ака-дэмічнага інстытута, і, магчыма, змяшчаць не 223 тысячы слоў, як слоўнік Фёдара Піскунова, а яшчэ і болей. Іакадэмічны інстытут - маю на ўзве Інстытут мовы і літара-туры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы - сапраўды нешта стварыў: сёлета ў выдавецтве "Беларуская навука" з друку выйша "Слоўнік беларускай мовы" пад рэдакцыйнай аднаго з аўтараў апошняй арфаграфічнай рэформы прафесара і доктара філалагічных навук **Аляксандра Лукашанца**. У гэтага дэвідніка, як гэта і належыць выданням падобнага кшталту, больш за дзясятак аўтараў-укладальнікаў, на яго выданне быў зроблены дзяржзаказ, атрымана, відаць што, немалая датацыя з дзяржаўнага бюджету.

Калі ў мяне пад рукою апынуўся абедзве згаданыя на-вінкі айчыннай лексікаграфіі, мне, натуральна, захадзела іх параўнаны. Слоўнік Фёдара Піскунова ўразіў не толькі

Два слоўнікі і розныя думкі

Слоўнік беларускай мовы / Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Н. П. Еўсіевіч [і інш.]; навук. рэд. А. А. Лукашанец, В. П. Русак. Каля 150 тыс. слоў. Мінск: Беларуская навука, 2012, 916 с.

Піскуноў Ф.А. **Вялікі слоўнік беларускай мовы**. Кансультатыўная рада: Г.М.Бураўкін, А.І.Вярцінскі, Р.Г.Гарэцкі, Н.С.Гілевіч, А.А.Каўрус, Г.А.Цыхун і інш. Каля 223 тыс. слоў. Мінск: выдавец Зміцер Колас, 2012, 1196+16 с.

свайм аб'ёмам, які быў дасягнуты ў выніку электроннай апрацоўкі больш як сямідзесяці мільёнаў (!) словаў-жыванняў, зафіксованых у прыкладна 2300 беларускамоўных пісмовых кропішках. Выклікае павагу грунтоўны падыход аўтара да той часткі слоўніка, якую ў падзагалоўку акрэслена як "парадыгматыка". Для абласці большасці загалоўных слоў, уключаных у "Вялікі слоўнік беларускай мовы", Фёдар Піскуноў распрацаваў арыгінальную сістэму адсыпак да мадэльнных узоруў слова-змянення. Інакш кажучы, той, хто будзе карыстацца гэтым слоўнікам, лёгка здолее праскляніць нават вельмі рэдкожывальны назоўнік ці праспрагаць нават той дзеяслоў, які не зафіксованы ў грунтоўным "Граматычным слоўніку дзеяслова", выпушчаным На-цыянальной Акадэміяй навук пяць гадоў таму.

Слоўнік Фёдара Піскунова - годны і, як кажуць, "симетрычны" адказ тым асобам, якіх змайкоць нават найвышэйшай дзяржаўнай пасады і сцвярджаюць, нібыта на свеце ёсьць толькі дзея паўнавартасная мова - рускай і англійскай, - а яшчэна беларускай ўсё пакутуе ад недахопу сродкаў самавыражэння. Гэта таксама адказ тым, у галоўах якіх неўміручай гідраю ажывае сіндром "малодшага брата". Хачу пры выпадку нагадаць, што самыя вялікія на сённяшні дзень выдадзеныя арфаграфічныя слоўнікі рускай мовы ўключаюць 180 тысяч (акадэмічны слоўнік маскоўскага Інстытута рускай мовы) і 130 тысяч (слоўнік расійскага лінгвіста Мікалая Салаўёва) загалоўных слоў. У той самы час 17-томны "Словарь русскага языка", які выдаваўся Акадэміяй навук СССР на працягу шаснаццаці гадоў (1950-1965) меў 150 тысяч слоўніковых артыкулаў.

Вядома, праца такога ахопу матэрыялу і праста "фізічнага" адому не магла абыцціся без паасобных недахопаў або спрэчных момантагаў. Частка іх слушна з'явілася ў рэцэнзіі лінгвіста з той жа Акадэміі на-вук, кандыдата філалагічных навук Мікалая Крыўко, апублікованай колькі месяцаў таму на старонках штотыднёвіка "Наша слова". Я кажу менавіта пра частку гэтых з'яваг, бо ў згаданай рэцэнзіі, як мне здаецца, не-не ды прарываеща прыхаваная крýдка: як жа так, нейкі неспецыяліст у галіне мовазнаўства за некалькі гадоў зрабіў працу, якую ака-дэмічны інстытут, у яком сам Мікалаі Крыўко працуе не адзін дзясятак гадоў, так і не золеў "пацягнуць". Тут самая пара пера-ці да кароткага агляду таго самага, ака-дэмічнага "Слоўніка

беларускай мовы", які, напэўна, усё-такі меў няшчасце выйсці адначасова са слоўнікам Фёдара Піскунова.

Чаму "няшчасце"? Здаецца, дзяржаўнае выдавецтва "Беларуская навука" выдрукаўала працу ака-дэмічных мовазнаўцаў на якасней паперы, "апранула" кнігу ў дых-туюную вокладку і кошт яго вызначыла зусім не завоблачны, паводле цяперашніх маштабаў - ад 59 да 70 тысяч беларускіх рублёў. Ну, але ж кожны разумее, што галоўнае - гэта тое, што ў кнізе ўнутры.

Ужо ў прадмове да свайго слоўніка ака-дэмічнага лінгвісты

прызнаюцца, што ў яго аснову пакладзены ўсё той жа, згаданы намі вышэй, "Слоўнік беларускай мовы" пад рэдакцыйнай Мікалая Бірылы, які, напамінаю, выйшаў чвэрць стагоддзя таму. Слоўніка пад рэдакцыяй Аляксандра Лукашанца. Пабежны яго прагляд прымушае западозрыць аўтарскі калектыў у пэўнай тэндэнцыінасці, якая сяды-тады, як у тых сумна вядомыя трыццатыя гады, мае палітычную "падкладку". Найбóльш яскравы прыклад - адсутнасць у ака-дэмічным слоўніку цэлага гнязда слоў з кораем *спадар-* ("спадар", "спадарства", "спадарыня"). Чыноўнікі, якія ў канцы 1990-х на пачатку 2000-х гадоў працаўвалі на розных пасадах пад кіраўніцтвам народжанага ў Туле палкоўніка Замяталіна, расказвалі мне, як гэты высока-каласаўлены з ласкі презідэнта чыноўнік засята змагаўся з ужываннем вышэйзгаданых слоў у сваіх і падначаленых сваім установах. Па-моему, страх у некаторых ака-дэмічных мовазнаўцаў так дагэтуль і не прайшоў...

Свайго часу гэта са-праўды быў найлепши моўны дадзенік роднай мовы, але ж час ідзе, мняючы людзі, мняеца мова...

Аўтары ака-дэмічнага слоўніка з гонарами аўбяшчаны, што да рээстру ранейшага, бірылаўскага, слоўніка было дададзена больш за трышыцьця тысяч новых лексічных адзінак - таму, маўляў, на тытульным лісце пазначана "каля 150 тысяч слоў". Стоп! Не спя-шаймася верыць на слова пава-жаным вучоным. У сваім вод-гуку на старонках "Нашага слова" філолаг Юрась Пацюпа і Крысціна Пучынская прыво-дзяць свае падлікі: згодна з імі, у слоўніку пад рэдакцыйнай Лукашанца нават недзе на тысячу менш загалоўных слоў, чым у слоўніку пад рэдакцыйнай Бірылы! На сайце [slownik.org](#), коль-касць слоў у ака-дэмічным слоўніку падаеца падзельне большай за 114 тысяч, а "самы аптымістичны" падлік належыць рэ-цэнзуенту слоўніка, прафесару з Гародні Івану Лепешаву, які аціняе гэтую колькасць пры-блізна ў 129 тысяч.

Няўжо цягя да ўсяля-кага кшталту прыпісак, што пышным цветам буяла ў дзяр-жжаўных установах савецкага часу так і не пераадоленая нават ака-дэмічнымі лінгвістамі за больш як дваццаць гадоў існа-вання?

Цяперашні слоўнік апро-цоўвала цэлая група наву-коўцаў, большасць з якіх мае навуковыя ступені, але хоць забіце мяне, ды не знаходжу тлумачэннём такої ака-дэмічнай, што ў слоўніку пад рэдакцыйнай Аляксандра Лукашанца адсут-нічае слова *тамсама!* Такое ўражанне, што ака-дэмічныя мовазнаўцы ніколі ў сваім жыцці не публіковалі навуковых артыкулаў з адсылкамі да ін-ших пытаваных раней крýніц (кшталт: *gl. тамсама, c. 59*). У 1985 годзе малады

тады філолаг Анатоль Верабеев апублікаваў кнігу пра твор-часць незабыўнага Уладзіміра Каараткевіча, якай зрабілася настольнай у шматлікіх выкладчыкі і школьніх настаўніцай. Кніга называлася "Жывая повязь часоў". У 2002 годзе падзейнічай нашага культурнага жыцця стала выхад кнігі менскай мас-тацтвазнаўцы Вольгі Лабачэўскай "Повязь часоў - беларускі ручнік". Некалькі месяцаў таму ў Палацкім дзяржавным музеі кнігадрукавання працаўвалі выстава пад назвай "Повязь часоў". Загалоўкі публікаций з ужываннем натуральнага беларускага слова *повязь* з'яўляюцца ў "Народнай газете", "Мінскай газете", віцебскім "Народным слове", нават на сайце берасцейскага БРСМ... Але ў ака-дэмічным "Слоўніку беларускай мовы" гэтага слова вы не знойдзеце.

Трэба тут заўважыць, што, калі Фёдар Піскуноў вы-значае ў прадмове да свайго слоўніка яго ролю ў тым, каб "як мага паўнай зафіксаці матэрыял, раскіданы па розных, зблышага маладаступных, выданнях", дык аўтары-укладальнікі ака-дэмічнага слоўніка без ценю сумневаў рэкамендуюць яго як нарматыўны дасціп, сваю на-збыўную трывогу з прычыны татальнага, цынічнага, падма-цаванага напорыстай дэмаго-гіяй вынічэння беларускимоўных асяродкаў у краіне. Пры гэтым беларускім наву-коўцам-гуманітарыям настой-ліва падказваеца: ніякай аль-тэрнатывы ў вас не будзе, калі вы наважыцесь з нечым спра-чацаца, а пагатоў пратэставаць. Ніядыні пагром часопіса "Arche", для якога былі выка-рыстыяны паслугі дзяржаўнай падаткавай інспекцыі, - выра-зны сігнал таго, што прыўлад-нія структуры не спыніца ні перад чым, каб па-герастра-таўску вынічыць у Беларусі ўсё жывое, што яшчэ застаецца ў гуманітарнай сферы. Нага-даю, дарэчы, што менавіта рэ-дакція гэтага часопіса толькі за апошнія два з паловай гадоў, у тым ліку чатыры тоўстыя тамы слоўнікаў беларускай тэрміналогіі, знаміті "Расійска-беларус-кі-слоўнік" Сцяпана Некрашэ-віча і Міколы Байкова, дыялек-тныя слоўнікі Міколы Шатэр-ніка і Міколы Каспяровіча...

Ну як жа сучасным уладатрэмальнікам гаварыць пра "беднасць беларускай мовы", калі не патаптаци па яе багаццях? Вось і топчуща.

Лявон Барычэўскі, кандыдат філалагічных навук.

навук, апнаюцца яшчэ на больш далёкіх задворках. У апошніх дзесяці гадоў мудрага кіравання... самі ведаеце каго абарона доктарскай дысертаціі па беларускім мовазнаўстве ў Акадэміі навук стала надзвычайна рэдкасцю; узмацняць інтэлектуальныя патэнцыялы беларускіх лінгвістичных даследаванняў робіцца ўсё цяжэй. Я пішу гэта, добра ўсведамляючы, што відавочныя хібы згаданага ака-дэмічнага слоўніка ёсьць у тым ліку вынікам хранічнага недафінан-савання беларускіх філалагічных навук: маладыя спецыялісты, трапляючы на працу ў ака-дэмічны інстытут, мусяць най-перш думаць пра ўладкаванне сваіх побытавых проблем, а не пра якасць сваёй працы, у той час як самыя таленавітыя філолагі папярэдніх пакаленій выязджаюць за мяжу або сыходзяць, у тым ліку скончыўшы свой зямны шлях.

Мінулы цыкл аў'яднання і "ўзбуйнення" ака-дэмічных інстытутаў мовы, літара-туры і мастацтва (1931-1957 гг.) меў іншую прычыну: тое пакаленне беларусістуў пас-просту фізічна вынічалі або высыпалі ў край, дзе мовазнаў-кам заставалася толькі даследо-ваць блатную "феню"...

Цяперашняя ж улада, ірацыянальна бачачы, што ў сучаснай беларускім пагрозу для свайго існавання, аў'яднанне і "ўзбуйненне" ака-дэмічных інстытуты, відавочна засядаюць, толькі дзеля таго, каб "гэтыя беларускамоўны" як мага менш было на агульных сходах Акадэміі навук, каб ўсё менш і менш людзей гэтай сфе-ры магло хоць бы нясмелы дасціп свой клопат, сваю на-збы



У Менску прайшла презентацыя новых выданняў беларуска-рускага і руска-беларускага слоўнікаў

"Беларуска-рускі слоўнік" (4-е выданне) і "Русско-белорускій слоўнік" (10-е выданне) з улікам зменаў у правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі презентаваныя 21 снежня ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа ў Менску.

Зараз у выдавецтве "Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі" выдадзены ўсе троны руска-беларускага слоўніка і два з трох - беларуска-рускага, апошні том павінен выйсці да канца гэтага года.

Першыя выданні слоўнікаў убачылі свет у 1953 і 1963 гадах адпаведна, іх распрацоўкай займаліся Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Пятрусь Броўка ды іншыя значныя фі-

гуры беларускай літаратуры і мовазнаўства. Галоўнымі рэдактарамі сучасных выданняў слоўнікаў выступілі дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі науک Беларусі доктар філалагічных науک Аляксандар Лукашанец.

На презентацыі мовазнаўца адзначыў, што слоўнікі, падрыхтаваныя з улікам новых правіл арфаграфіі і пунктуацыі, будуть вельмі запатрабаваны ўсім тымі, хто "карystаецца пісьмовай беларускай мовай, а таксама тымі ўстановамі, якія забяспечваюць навучанне на беларускай мове".

У каментарыі Бела-

ПАН А. Лукашанец распавёў, што ў апошнія выданні слоўнікаў уключана новая актуальная лексіка, якая пашырылася ў беларускім маўленні ў апошніх дзесяцігоддзі. Гэта найперш тэя запазычанні, для якіх важна арфаграфічная ўніфікацыя і якія шырока выкарыстоўваюцца.

Апрача слоў, якія прыходзяць у беларускую мову з іншых моў, у слоўніку таксама адлюстраваная "велізарная колькасць слоў, якія з'яўляюцца менавіта на беларускай моўнай глебе". Аднак, як зазначыў філолаг, для кожнай такой моўнай адзінкі павінен прайсці пэўны час апрабацыі, каб яна трапіла ў слоўнік.

[nn.by](#)

Лаціна па-беларуску

Выйшаў беларускамоўны вучэбны дапаможнік па лацінскай мове з грыфам Міністэрства адукацыі


У выдавецтве БДУ выйшаў беларускамоўны вучэбны дапаможнік па лацінскай мове для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцяў.

Аўтары - супрацоўнікі кафедры класічнай філалогіі філфака БДУ Г. І. Шаўчэнка, А. В. Гарнік, К. А. Тананушка.

У сучаснай вышэйшай адукацыі значнае месца адвядзіцца самастойнай работе студэнтаў, што актыўніце індывідуальныя здольнасці і пашырае лагічныя патэнцыяльныя навучэнцаў. У сувязі з гэтым змяніліся патрабаванні да падручнікаў, праграм і планаў. Гэтыя вучэбны дапаможнікі адпавядае ўсім сучасным патрабаванням. У ім выразна і лаканічна прэзентуецца граматычны матэрыял, прайнострраваны яскравымі прыкладамі, што дапамагае вывучэнню прадмета, лепшаму разуменню і засвойванню лексікі, атрыманню сундэльнага і закончанага цыклу ведаў.

У вучэбным дапаможніку прыводзіцца тэарэтычныя звесткі аб граматычным ладзе лацінскай мовы, якія спалучаюцца з практычнымі заданнямі па адпаведных тэмах, а таксама хрэстаматый з арыгінальных тэкстаў класічных рымскіх і постлацинскіх аўтараў.

Тэарэтычны матэрыял замацоўваецца практыкаваннямі і вучэбнымі тэкстамі, а таксама хрэстаматый, якія прыводзіцца ў практычнай частцы выдання. Урэйкі з твораў старажытнасці арыгінальных аўтараў, біблейскіх і сярэднявечных тэкстаў, лацінамоўнай літаратуры беларускага і заходнеўрапейскага Адраджэння падабраныя з улікам амаль усіх літаратурных стыляў. Яны пашыраюць пазнавальнно-адукацыйны аспект вывучэння латыні і яе міжпрадметныя сувязі з іншымі дысцыплінамі гуманітарнага цыклу. Асобнае месца ў хрэстаматый займаюць тэксты, якія адлюстроўваюць нацыянальныя каларыт Беларусі. Многія матэрыялы звязаны з айчын-



най гісторыяй.

Вучэбны дапаможнік можа быць выкарыстаны таксама для самастойнага вывучэння лацінскай мовы ў якасці даведніка па разделах граматыкі.

Выданне ўключае лацінска-беларускі і беларуска-лацінскі слоўнікі.

Аўтары спадзяюцца, што наступнікі прадузятасці наконт цяжкасці і неадольнай нудоты латыні студэнты знайдуць у ёй шмат цікавага і ахвотна ўвойдзутці ў дзіўны свет прыгожага пісьменства, каб далучыцца да невычэрпнай кропніцы єўрапейскай культуры.

[Наш кар.](#)

"Камунарка" беларусізуецца?

На аборточках некаторых гатункаў цукерак фабрыкі "Камунарка" ўжо прымняюцца надпісы на беларускай мове. Наколькі гэтая з'ява будзе мець працяг, газета "Наша слова" будзе адсочваць і паведамляць.

[Наш кар.](#)



Вось вам і "нехлямяжыя" беларусы

21 снежня стала вядома, што ўсе празнікі на студзень надыхаюцца 2013 годам, якія прапануюць сталічным пасажырам, надрукаваныя ўжо не на беларускай, як звычайна, а на рускай мове. Карэспандэнты TUT.BY першымі забілі трывогу і пасправавалі атрымаць каментар па пытанні "русафікацыі" друкаванай прадукцыі "Мінсктранса" непасрэдна ў тых, хто яе замаўляе і распаўсюджвае.

Аднак даведацца, што канкрэтна вымусіла ДП "Мінсктранс" адмовіцца ад беларускай мовы ў празніковых



квітках, не ўдалося.

Беларуское грамадства затое адрэагавала імгнена. Сакратарыят ГА "ТБМ імя Ф.

Скарыны" адразу 21 снежня на сваім паседжанні прыняў адповедны зварот:

Зварот Сакратарыяту ТБМ да грамадзян Беларусі

Шаноўныя грамадзяне Беларусі, а найперш жыхары Мінска! ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" атрымала інфармацыю пра то, што нечакана "Мінсктранс" праігнараваў дзяржаўнасць беларускай мовы пры распрацоўцы празніковых білетаў на розныя віды транспарту на студзень 2013 года. Нагадаем, што з 1990 года ўсе празніковыя білеты ў горадзе Мінску афармляліся на дзяржаўнай беларускай мове, і гэты факт станоўча ўспрымаўся грамадзянамі нашай краіны.

Мы заклікаем усіх неадыякавых людзей у год юбілею класікаў беларускай літаратуры Якуба Коласа, Янкі Купалы, Максіма Танка засведчыць сваю адданасць роднай мове і пісьмова звязніцу ў "Мінсктранс" з патрабаваннем вярнуць дзяржаўную беларускую мову на празніковыя білеты.

Аднак найбольш апературайнай аказалася Інтэрнэт-супольнасць Беларусі. Дзесяткі, сотні, тысячы (партал TUT.BY), пратэстуюць, абурэння патрабавання пасыпаліся ў адрас "Мінсктранс". Такіх эпіздаў у свой адрас чыноўнікі з гэтай арганізацыі не чулі, бадай, ніколі. Загулі ўсе сайты Беларусі. Пайшлі электронныя лісты ў "Мінсктранс". Пад гарачаю руку дасталося і "старшаму брату". І ўжо 22 снежня парталу TUT.BY паведамілі ў дзяржпрадпрыемстве "Мінсктранс":

- Пры размяшчэнні заяўкі на выраб шматразовых празніковых квіткоў на студзень выканаўцам была дапушчана памылка, у выніку чаго квіткі былі надрукаваны на рускай мове. За нізкі кантроль і панижаную патрабаваньню здаць да падначаленых дырэктар філіялу "Агенцтва "Мінсктранс"" прыцягнута да дысцыплінай адказнасці. З лютага пра-

зяўнія квіткі будуть друкавацца на беларускай мове.

Раней у "Мінсктрансе" казалі, што друкаванне празніковых па-расейску звязана з тым, што нарматыўны дакумент, які регулюяў тарыфы на праезд у грамадскім транспарце, быў перакладзены на расейскую мову, і мова тэксту на празніковыя павінна адпавядаць мове гэтага акту.

Карэспандэнту "Свабоды" ў "Агенцтве "Мінсктранс"" тлумачылі, што гэты нарматыўны акт нібыта быў выдадзены ў Міністэрстве фінансаў. Аднак, як высветлілася, і Міністэрства фінансаў, і Міністэрства эканомікі не маюць да гэтага дачынення.

Прадстаўніца прадпрыемства Вольга Качан сказала па тэлефоне карэспандэнту "Свабоды":

- Вы лічыце, што гэта такая складаная проблема, калі ў рэспубліцы ў большай палове гарадоў выкарыстоўва-

еца руская мова для празніковых білетаў? І толькі чамусыці ў Менску гэта стала вялікай проблемай. А вы пацікавіліся, у якіх яшчэ гарадах Беларусі празніковыя білеты, і на чыгуцны, на рускай мове? І толькі вось гэты пераклад выклікаў у вас такую буру пытаннай.

Пацікавіліся, і ведаю, што ў многіх месцах Беларусі празніковыя дакументы друкуюцца па-рускі, але яшчэ ведаю, што гэта не нармальная і не правільная.

І ведаю, што Інтэрнэт-супольнасць, якая пастаўіла на месца русіфікатараў з "Мінсктранса", гэта ў асноўнай масе - беларуская моладзь, а менавіта за ёй будучыня.

Старанна ўбіваеца нам у галовы казка пра памяркоўных і нехлямяжых беларусаў, але бывае і ў кэзкі канец - адна Інтэрнэт-атака, але якай эфектуная, бо падчас яе слова сказаў сам народ.

[Наш кар.](#)

ВЫБІТНЫЯ ШАХМАТНЫЯ КАМПАЗІТАРЫ БЕЛАРУСІ

Класіка, 1968, II прыз, ход белых. Выигрыш.

У серыі "Выбітныя шахматныя кампазітары Беларусі" выйшла паіштоўка, прысвяченая колішняму актыўнаму аўтару "Нашага слова" Яўгену Дзвізаву.



Пасха. З гісторыі свята Пасхі. Вялікі пост

Вялікі Пост прызначае падрыхтаваць людзей ду́хуна да Пасхі. Гэта вялікае свята мае сваю гісторыю. Разгледзім асноўныя пытанні.

Пасха Старазапаветная (яўр. *Песах* - зн. *праходжанне, выбаўленне*) - самае галоўнае свята яўрэйскага народа. Яно было ўстаноўлена Богам перад выхадам ізраільцаў з Егіпта ў той час, калі фараон, хоць і абяцаў, але не адпускаў іх у пустыню на ўскладанне ахвяраў. І толькі тады, калі Гасподзь аб'яўі у краіне самую страшную меру пакарання - забіццё егіпецкіх першынцаў, пачынаючы ад кіраўніка краіны да першынца рабыні і ўсяго першароднага ад статка, ён убачыў сілу Божую і адпусціў (Вых. 12, 12-14).

Павага да свята Пасхі была і ў язычнікаў. Так, напрыклад, пры рымлянах, якія заваявалі Ізраіль, увайшоў звычай адпускаць на волю па жаданні народа аднаго са злачынцаў, асуджанага на пакаранне смерцю. У евангеліста Марка чытаєм: "Быў звычай, калі на свята Пасхі намеснік даваў волю аднаму вязню, якога хацеў народа" (Мк 27, 15).

Ісус Хрыстос у апошні раз правёў Старазапаветную Пасху з Апосталамі перад самымі Сваймі пакутамі, устанавіўшы тады і найвялікшы новазапаветнае Таінства Святой Еўхарыстыі. Калі вучні Яго яшчэ ўзляжалі за столом (пасля вавілонскага палону ў ўзрэяў быў уведзены звычай не сядзець за столом, а ўзляжаць) і елі, Ён "узяў хлеб, пабласлав і яго, паламаў і, раздаючы вучням, сказаў: "Бярыце і ешце, гэта ёсьць Цела Маё". Пасля ўзяў чашу, прамовіў слова ўдзячнасці і падаў ім, кажучы: "Піце з яе ўсе, бо гэта ёсьць Кроў Мая Новага Запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння греху" (Мф. 26, 26-28). У евангеліста Лукі чытаем таксама: "Пасля Ён узяў хлеб, прамовіў хвалу ўдзячнасці, паламаў яго і падаў ім, кажучы: "Гэта ёсьць Цела Маё, якое за вас будзе выдацца: рабіце гэту на ўспамін пра Мяне". Так і ... пасля вячоры, кажучы: "Гэта чаша - Новы Запавет у Маёй Крыві, якая за вас будзе праліта" (Лк. 22, 19-20).

Затым Сын Божы паведаміў Свайм вучням, што Яму ўжо нядоўга быць з ім і даў новую Запаведзь - любіць аднаго, як Ён Сам любіць іх, вучыў іх быць пакорнымі. Апосталу Пятру прадказаў, што ён тройчы адрачыцца ад Яго. Умацоўваў вучняў у веры, супакойваў і прасіў, каб

яны былі цвёрдымі ў сваіх перакананнях без Яго і мелі надзею на сустрэчу з Ім у Валадарстве Нябесным (Мф. 26, 3-35; Мк. 14, 26-31; Лк. 22, 31-38; Ін. 13, 13-38; 14, 17).

Пасха Новазапаветная, Хрысціянская - самае вялікае, самае радаснае, а разам з тым і самае старажытнае свята Уваскрэсення Хрыстовага. У крыжовай смерці і Уваскрэсенні Господа з памерлых заключаючы аснова, сэнс усяго хрысціянства. З паведамлення аб гэтай падзеі Апосталы пачынали свае евангельскія пропаведзі, на ёй ўсё абурнутоўвалі і ў ёй ўсё слушалі. Вакол смерці і Уваскрэсzenia Ісуса Хрыста канцэнтруючы ўсё важнейшыя дагматы нашай веры і ўсе нашы высокія надзеі (1 Кар. 15).

Адным са звычаяў, звязаных са святым Пасхі, з'яўляецца звычай цалавацца адзін аднаго (хрыстосавацца). У Новым Запавете чытаем: "Прывітайце адзін другога з цалаваннем святым. Вітаюць вас усе Цэркви Хрыстовы" (Рым. 16, 16).

Пры гэтым вернікі становінца падобнымі да вучняў і вучаніц Хрыстовых таго часу, калі яны гутарылі паміж сабой ад Уваскрэсенні Господа.

Звычай дарыць чырвоныя яйкі вядзе пачатак, паводле падання, ад Марыі Магдаліны, калі яна прыйшла ў Рым для пропаведзі Евангелля і, наўдаўшы імператара Тыверыя (14-37 гг.), дала яму чырвоное яйка са словамі: "Хрыстос Уваскрэс!" - і тاکім чынам пачала сваю пропаведзь.

Яйка - сімвал жыцця, чырвоны колер - Кроў Хрыста, Які Свайм Уваскрэсеннем дараўваў людзям жыццё вечнае.

Перадвелікодны тыдзень - тыдзень напярэдадні свята Пасхі. Пачынаецца ён Вербнай (або Пальмавай) нядзелі, якой нагадваеца ўвход Господа Ісуса Хрыста ў Іерусалім (Мк. 11, 1-11; Лк. 19, 29-44; Ін. 12, 12-19). У Евангеллі паводле Св. Матфея чытаем: "Калі падышлі да Іерусаліма і прыйшли ў Віфагію на гары Елеонскай, тады Ісус паслаў двух вучняў і сказаў им: "Ідзіце ў паселішча, якое перад вами, і там адразу знайдзіце прывязаную аслицу і аслиня пры ёй. Адвяжыце яе і прывядзіце да Мяне". Вучні пайшлі і зрабілі так, як загадаў им Ісус. Прывялі аслицу і аслиня, паклалі на іх адзенне сваё, і Ён сеў на яго. А велізарны на тоўшчы расцілаў адзенне сваё на дарозе, іншыя абіцілі галіё з дрэў і слалі таксама на дарозе. А народ, перад Ім і за Ім ідучы, гучна ўсклікаў: "Асанна Сыну

Давідаваму! Бласлаўлены Той, Хто прыходзіць у імя Господа! Асанна на вышынях!" Калі ехалі Ён у Іерусалім, уесь горад быў узрушаны, усе пытаўся: "Хто гэта?" А людзі адказаў: "Гэта Прарок, Ісус з Назарэта Галілейскага" (Мф. 21, 1-2; 21, 6-11).

У лацінскім абраадзе святочнай Імшы падчас Вербнай нядзелі папярэднічае працэсія з галінкамі, якая пачынаецца па-за храмам. Пасля благавешчэння галінак і евангельскага чытання аб уваходзе Господа ў Іерусалім яна рухаецца да касцёла. У гэтай працэсіі выкарыстоўваючы пальмавыя і аліўковыя галінкі, у падночных краінах - галінкі больш даступнага дрэва - вярбы, а таксама букеты з траў і кветак. У некаторых краінах існуе звычай рассцілаць галінкі на шляху працэсіі.

Працэсія Вербнай нядзелі нагадвае ўрачысты ўваход Ісуса Хрыста ў Іерусалім і бярэ пачатак з літургічнай практикі Іерусалімскай Царквы IV ст., калі народ на чале з біскупам збіраўся на гары Елеонскай і пасля выканання гімні, антыфону, малітваў і чытанняў тэксту з Бібліі спускаўся ў горад, тримаючы галінкі і працягваючы спявачы гімны і псалмы.

У V-VI стст. гэты абраад перанялі іншыя Цэрквы Усходу, у прыватнасці Канстанцінопальская. Першыя ўпамінанні аб пранікненні такога абрааду на Захад адносяцца да VII ст. З цягам часу з'явіўся абраад благавешчэння (асвячэння) галінак.

У Сярэднім вякі ў заходніх краінах былі распаўсюджаны звычай несці на чале працэсіі Кнігу Евангелля, Крыж, Святыя Дары (у Англіі і Нарманвії), драўляную выяву аслы, на якім устанаўлівалася статуя Хрыста (у Германіі). У Мілане Хрыста сімвалічна ўяўляў архіепіскап на кані. Прыгожы абраад шестіна на осляти на Вербную нядзелю і ў дапяцірскую Расі: сам цар вёў каня, тримаючы за аброчь, а на кані сядзеў патрыарх.

Пра час святкавання Пасхі. У раннім хрысціянстве, як відаць з Правіл і Пастаноў Апостальскіх, святкаваўся тыдзень пакут і тыдзень Уваскрэсения Господа. Непасрэдна для самога свята быў вызначаны дзень пасля вясенняга раўнадзенства і заўсёды пасля іудаізму Пасхі. Спрэчкі, якія ўзнікалі аб часе свята, спыніў І Усяленскі Сабор (325 г.), які пастанавіў, каб усе хрысціяне святкавалі Пасху ў першую нядзелю пасля вясенняга раўнадзенства. Цяпер распра-

цаваны спецыяльны метад вызначэння свята Пасхі ў календары года.

У нашай краіне існуе розніца ў даце святкавання Пасхі Каталіцкай і Праваслаўнай Цэрквамі ў залежнасці ад прынятага імі календара - юліянскага ці грыгарыянскага.

Вялікі пост. Як ужо гаварылася, пытаннем вылічэння месца свята ў гадавым календары займаецца пасхалія - метад вылічэння даты Пасхі. Пасхалія ў розныя гістарычныя перыяды вар'іравала ў розных мясцовых традыцыях, яна і па сённяшні дзень не выяўляе адзінства ў хрысціянскім свеце.

Вялікі пост па часе займае сорак дзён. Такі тэрмін пेраняты ад Сына Божага. Менавіта сорак дзён пасціўся ў пустыні Ісус Хрыстос. Тому Царква справядліва разважыла: калі бязгрэшны Хрыстос паличыў патрэбным столькі пасціцца, тым больш гэта патрэбна нам, грэшным членам Царквы.

Старажытнейшае бяс-спречнае ўказанне на Вялікі пост перад Пасхай на працягу сарака дзён змяшчаецца ў 2-ім святочным Пасхальным пасланні свяціцеля Афанасія Вялікага, якое адносіцца да 330 г. Абавязковое захоўванне посту замацавана 69-м Апостальским правілам.

Пост - не гіпотэза, а гісторыя, якая мае глыбокія і жывыя карані. Пост - гэта форма рэлігійнага аскетызму, практыкаванне духу, душы і цела на шляху да выратавання.

"**Вялікі пост - гэта што-гадоўае паломніцтва ў сваю свядомасць, дзе Царква адкрывае нам сутнасць і заданне для нашага жыцця**", - кажа протапрэсітар Аляксандр Шмеман.

Вялікі пост у католікаў захоўваецца перад Пасхай на працягу 40 дзён, за выключэннем двух святочных дзён: Св. Іосіфа (19.03) і Дабравешчання (25.03). Сучасныя католікі ў захаванні посту кіруюцца Апостальскай Канстытуцыяй "Paenitemini", абвешчанай Папам Паўлом VI 17.02.1966 г., у адпаведнасці з якім 40-дзённы Вялікі пост (40 дзён, не лічачы нядзель) з'яўляецца перыядам пакаяння.

У Праваслаўнай Царкве тлумачэнні пра пост даюцца ў Тыпіконе, Номаканоне, Мінеі, Трыёдзі і Часаслове.

(Працяг будзе.)

Ксёндз-пробащ
Мінскага касцёла
Св. Сымона і Св. Алены
У. Завальнюк,
магістр тэалогії,
кандыдат гістарычных
наук.

Рыцары свабоды і сумлення



Пад таій назірай 19 снежня ў рамках праекту "Будзьма" ў Лідскім каледжы прыйшла літаратурна-музычная імпрэза, у якой брапі ўдзел Алена Прохарава, Раман Ярош, Раман Абрамчук і Павел Карапеў. Імпрэза прысвячана філаматам і Ўладзіміру Карапеўчічу і завязана на той факт, што адзін з віднайшых філаматаў Адама Міцкевіча памёр 26 лістапада 1855 г., а роўна праз 75 гадоў 26 лістапада 1930 года нарадзіўся Ўладзімір Карапеўчік, які заўсёды лічыў, што яму дасталося нешта ад яго вялікага папярэдніка, і што душа Адама Міцкевіча апякуецца над ім.

Падчас імпрэзы прагучалі песні філаматаў, у тым ліку на слова Адама Міцкевіча, а таксама песні на слова Ўладзіміра Карапеўчіча.

Пасля імпрэзы яе ўдзельнікі наведалі помнік Адаму Міцкевічу ў Лідзе па вуліцы Адама Міцкевіча. Нажаль, помніка ў Ўладзіміру Карапеўчічу ў Лідзе яшчэ няма.

Nashi kar.

кнігу. Яна адрасавана ўсім аматарам беларускай пазэй.

У зале прысутнічала шмат вядомых асоб, хто не паспей выказацца. Гэта Алесь Шатэрнік, Арсен Ліс, Уладзімір Содаль, Анатоль Бутэвіч і іншыя. Літаратарка атрымала шмат кветак і падарункаў. Было вельмі цікава. Панавала творчая атмасфера.

Аляксей Шалахоўскі.


Новая книга Дануты Янаўны

шлі творы, напісаныя ў апошнія гады. Гэта вершы - малітвы, як іх акрэслівае сама пастка, прасякнутыя шчырасцю, любоўю да роднага Краю і надзеяй на яго духоўнае адрасцінне... Наклад літаратурна-

мастацкага выдання 300 асбонікаў. Гэто выдала славута выдавецтва "Про Хрысто".

На мерапрыемстве прысутнічала творчая інтэлігенцыя сталіцы. Цéлплья словы ўгонар Дануты Янаўны сказаў

Хрысціна Лялько, Галіна Дзягілева, Генадзь Бураўкін, Міхась Скобла, Анатоль Вярінскі, Язэп Янушкевіч, Сяргей Панізьнік. Спявала Таццяна Беланога. Чытаў вершы Эдуард Акулін.



Вінчаем сяброў ТБМ, якія нарадзіліся ў студзені

Адаська Віктар
Акуліч Аляксандар
Алесіна Ганна Міхайлаўна
Аліева Марыя Рыгораўна
Аляхновіч Мікалай Мікал.
Андрасовіч Наталля Валянцін
Антаноўскі Мікалай
Антанюк Ян
Анціпенка Лявон Міхайлавіч
Алейка Марыя Фёдараўна
Аскірка Валянцін Фёдараўіч
Ашкінадэз Аляксандра Ал.
Ашуева Вера Яўгенаўна
Баброў Яўген Ігаравіч
Багданкевіч Святлана Мікал.
Багданчык Таццяна
Бакіноўскі Валянцін
Баркун Любоў Сяргеевна
Барткевіч Таццяна Фёдараўна
Барысаў Лявон Аляксееўч
Барысевіч Аляксандар Вітол.
Батуеў Павел
Батура Вольга Іванаўна
Бахір Алена
Белы Павел Аляксандравіч
Бечка Антон Вацлаваўіч
Благачынны Фларыян Мікал.
Болбас Данута Вацлаваўна
Булыга Міхайл
Бурбоўская Алена Уладзімір.
Бяліцкая Ганна Сцяпанаўна
Бяляева Кацярына Уладзімір.
Варанцоў Міхайл Апаніеўіч
Варатынскія Галіна Аляксан.
Варонька Ніна Адэльфонс.
Васілевіч Алена Канстанцін.
Віданава Ірына Аляксеўна
Вінаградаў Віталь
Водзіч Таццяна
Вярбоўская Надзея
Гайдук Марыя
Галавач Яўген
Гапеева Вальжына Міхайл.
Гаравы Марат
Гарадко Галіна Станіславаўна
Гарановіч Віталь Рыгораўіч
Гарбачова Тамара Валер'еўна
Гардзенка Ала Андрэёўна
Гасціловіч Уладзімір Васіл.
Гацак Максім Віктараўіч
Гедроіч Аляксандар Генадз.
Герасёва Таццяна Андрэёўна
Гільвей Валянціна
Грышкевіч Лявон Іосіфавіч
Грэбень Раіса
Гурская Людміла
Дзям'янаў Аляксандар Уладзімір.
Доўнэр Павел Віктараўіч
Драздоў Уладзімір
Дранжкевіч Марыя
Дробаў Іван Міхайлавіч
Дубовік Ганна Уладзіміраўна
Дуброўская Наталля
Дычок Рэгіна Янаўна
Езавіт Т. В.
Елісеевіч Андрэй
Ефімовіч Аляксандар Вячасл.
Жарнасек Ірэна Францаўна
Жылінская Святлана
Жынь Канстанцін Уладзімір.
Заіка Зоя Міхайлаўна
Закрэўская Ніна
Зарубава Ганна Уладзімір.
Захарава Кацярына Алякс.
Збадоўскі Эдуард Іосіфавіч
Землякова Ала
Зімніцкая Ганна Ігараўна
Зімніцкі Леанід
Зубар Марына Уладзіміраўна
Івановіч Кацярына Анатол.
Ігнатчык Алег Уладзіміровіч
Іпатава Вольга Міхайлаўна
Кабышаў Зміцер

Казак Валянціна
Казак Міхась Мікалаеўч
Казак Сяргей Іванаўч
Казлоўскі Алег Феліксавіч
Калесніковіч Максім
Каліноўская Марыя
Калядка Іна
Канопкіна Таццяна Станіслав.
Канус Марыя Іванаўна
Капарыха Мікола
Капуста Алена Міхайлаўна
Каратчэні Іван Адамавіч
Карповіч Уладзімір Леанід.
Картузава Яўгенія Юр'еўна
Карэнка Людміла Мікал.
Каспяровіч Ілля Алегавіч
Кашчэва Людміла
Каяла Уладзімір Іванаўч
Кізееў Ігар
Кісель Таццяна Аляксандр.
Клімашонак Віталь Алегавіч
Кліменценка Святлана Ульян.
Клімуць Яраслаў Іванаўч
Кляміята Уладзімір Антонавіч
Кніга Галіна
Кожан Кліменці Арсенавіч
Козел Алена Аляксандраўна
Коласава Алена Аляксандр.
Корнеў Павел Іванаўч
Котаў Павел Аляксандравіч
Красоўскі Лявон Мікалаеўч
Красоцкі Ян
Краўчук Ала
Крол Вера Сяргеевна
Крывальчэвіч Мікола
Крык Сяргей Аляксандравіч
Кузьмянкоў Генадзь Адам.
Кулік Анатоль
Курчанава Ларыса Вітал.
Куцэпаленка Яўген
Лабанава Наталля Андрэёўна
Лабоха Канстанцін Валянцін.
Лазарэнкаў Валянцін
Лазюк Аляксандр
Лакішык Аляксей Рыгораўіч
Ларычаў Алег Васільевіч
Лашук Алег Пятровіч
Лісоўскі Дзмітры
Ліцкевін Наталля
Ліцьвінчук Аляксей
Ліцьвінчук Анатоль
Лобан Павел Міхайлавіч
Лобец Алеся Паўлавіч
Лукашэнка Антон Уладзімір.
Луцэвіч Аляксандр
Лысенак Р.В.
Лысы Аляксандар Уладзімір.
Люліна Алена Канстанцінаўна
Магалінскі Ігар Уладзімір.
Магучава Таццяна Васіл.
Магучая Галіна
Малышава Людміла Яўген.
Малышка Іпаліт Міхайлавіч
Маліёўка Марыя
Маркоўская Кацярына Мік.
Мароз Аксана Пятроўна
Масакоўскі Уладзімір Генадз.
Мацошава Яна Аляксандр.
Мельнікаў Юры Леанідавіч
Мільнова Таццяна Мікал.
Мінкоў Мірына
Міхалева Варвара
Міхалькевіч Людміла Мікал.
Міханчык Нэлі
Мішкель Станіслаў
Мішкоў Яўген
Музычэнка Андрэй Мікал.
Мускі Барыс Георгіевіч
Муша Уладзімір Мікалаеўч
Мялешка Віктар Аляксандр.
Навагродскі Мечыслав Ал.
Навахрост Кацярына
Нагорны Юры Аляксандр.

Магілёўскія школьнікі сустрэліся з творамі Купалы і Коласа

13 снежня ў магілёўскую Цэнтральную гарадскую бібліятэку на сустречу з творчасцю Янкі Купалы і Якуба Коласа прыйшлі вучні школы № 33.

Яны азнаёміліся з прэзентацияй, якую прадэмантравалі бібліятэкаркі Ірына Шнякува, Святлана Міхальчук і Марына Барысава.

Артыстка народнага тэатра Палаца культуры вобласці Аліна Кісялёва выканала некалькі вершоў Купалы.

Старшыня Магілёўс-



кага аддзялення СБП Мікола Яцкоў расказаў пра адметнасці пазіціі двух вялікіх беларускіх песьніроў. У выкананні Міколы і Альбы Яцковых прагучала не-

калькі песьні на вершы Купалы і Коласа.

Ул. інф. магілёўскага аддзялення СБП.

Юбілею Івана Грыгаровіча прысвячаецца

У Магілёўскім мастацкім музеі імя Паўла Масленікава 13 снежня прайшоў вечар памяці гісторыка і святара Івана Грыгаровіча, арганізаваны гарадскім аддзяленнем "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны".

Вечарыну адкрылі вершам Макеяма Багдановіча "Летапіс", напісаным 100 год таму, у 1912 годзе, і прысвечаным гісторыі Магілёва.

Летапіс
Душой стаміўшися
 ў жыццёвых цяжкіх бурах,
Свой век канчаю я
 ў манастырскіх мурах
І пільна летапіс
 другі ўжко год пішу:
Старанна літары
 малыя вываджу
І спісваю ўсё ад слова і да слова
 з даўнейшых граматак
 пра долю Магілёва.
І добрыя яго, і кепскія дзяла
 Anavada totum.

Адным з такіх летапісцаў Магілёўшчыны і ўсяго беларускага народа з'яўляецца Іван Грыгаровіч.

Пра вядомага археолага, гісторыка, археаграфіі, святара, збиральніка рукапісіў па гісторыі Беларусі ўдзельнікам вечара распавёў настаяцель храма Пятра і Паўла ў вёсцы Лясная айцец Георгій Сакалоў. Паводле яго слоў, значэнне прац Івана Грыгаровіча найперш у тым, што ён жыў у складаны час пасля далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі і яго зацікаўленасць у гісторыі роднай мясцовасці ўспрымалася як сепаратызм. "Айцу Івану ў гэтym плане быў цяжкаваты. Але быў пэўныя і светлыя бакі яго дзеянасці, бо ѿ яго быў високапастаўлены апекун, якія разумел важнасць яго працы", - сказаў святар. Адным з такіх апекунў быў граф Мікалай Румянцав, які дапамагаў Грыгоравічу ў жыцці навуковых пошуках.

Ураджэнец Прапойскі (цяпер Слаўгарад) Іван Грыгаровіч, які скончыў Магілёўскую духоўную семінарыю, Санкт-Пецярбургскую духоўную акадэмію, больш жыў і працаваў у Гомелі. Ён збіраў і апрацоўваў тэксты рукі святцаў Георгія Каніскага, выдаў першы беларускі археаграфічны збор кръніц - "Беларускі архіў стараўгітных грамат".

- І калі расійская археа-



графія пачалася ў часы Кацярыны II, то беларускай да Івана Грыгаровіча наогул не было. Ён яе бацька, - сцвярджае настаяцель храма ў Лясной.

Таксама трэба адзначыць, што Магілёўскім абласным краязнаўчым музэем імя Е. Раманава была падрыхтавана кніжная выставка твораў Грыгаровіча, сярод якіх унікальнае выданне - першая праца І. Грыгаровіча: дысертацыя пра наўгародскіх пасаднікаў, выдадзеная ў 1821 г.


Напрыканцы вечарыны магілёўскі паст і кампазітар Мікола Яцкоў падараў а. Георгію гістарычны матэрыялы па в. Лясной. Пасля завяршэння імпрэзы магілёўцы яшчэ доўга не адпускалі шаноўнага гостя дахаты: фатаграфавалі, размаўлялі.

P.S. 9 снежня ў вёсцы Лясной Слаўгарадскага раёна адбыўся краязнаўчы чытанні, прысвечаны 100-годдзю пабудовы ў Лясной мемарыяльнай Свята-Петрапаўлаўскай капліцы - храма-помніка ў гонар перамогі рускіх войск над шведамі ў час Паўночнай вайны 1700-1721 гг.

У чытаннях прынялі ўдзел каля 30 чалавек. Веў вечарыну настаяцель прыхода храма-помніка ў Лясной, краязнаўец, філолаг, пратаярэй Георгій Сакалоў. Вечарына праводзілася на беларускай мове. Невялікая дэлегацыя Магілёўскага ТБМ таксама дахнула сябру з айцом Георгіем.

Падрыхтаваў
Юрась Каласоўскі,
Магілёў.

ЗБІРАЛЬНИК НАРОДНАЙ МУДРАСЦІ



Неяк зусім незауважна ад аматараў беларускай кнігі і Беларушчыны наогул выйшла ў 2012 годзе кніга "Васіль Ліцьвініка. Крыніца народнай мудрасці. З літаратурнай спадчыны". Кніга выйшла ў менскім выдавецтве "Беларуская навука" пад шапкай "Нацыянальная Акадэмія навук Бедарусі. Інстытут мастацтваў, этнографіі і фальклору імя Кандрата Крапівы". Укладальнік Н. М. Ліцьвініка. Рэцензенты: доктар філалагічных навук А. С. Ліс, кандыдат філалагічных навук, дацэнт М. Н. Антропаў.

Выданне ўключае значную колькасць навуковых і наўкува-папулярных прац вядомага беларускага фальклориста і папулярызатора айчыннай этнокультуры, шматгадовага презідэнта Беларускага саюза фальклорыстаў В. Д. Ліцьвініка, налічваючы:

рэгіянальны (усіх 118 раёнаў Беларусі) - больш за 4 млн тэкстовых запісаў;

жанравы - усе сістэмаваныя матэрыялы рэгіянальнага архіва;

аўдыёархіў - каля 500 тыс. запісаўмелодый і музыкі на розных, пераважна саставных, тыпах носьбітаў;

відэоархіў - 233 відэофільмы аб усіх самабытных з'явах абрарадава-святочнай культуры ў вялікай колькасці рэгіянальных варыянтаў (на жаль, на тэхнічна састарэлых відэакасетах).

На працягу больш як 20-гадовага існавання ў НДЛ беларускага фальклору БДУ паспяхова выкананы наўкува-даследчыя работы "Фальклор Беларускага Палесся", "Этнаглігістичнае даследаванне Беларускага Палесся", "Рэгіянальная спецыфіка беларускага фальклору і яго месца ў адукацыі і культуры", "Фальклор як сродак вучэбна-выхавчага пракцсу", "Фальклор запаведных і памежных з Рэспублікай Украінай, Польшчай і

Літвой рэгіёнаў", "Інтэрпрэтацыя і выкарыстанне фальклору ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ВНУ".

У выніку пры НДЛ паштадлі дзве наўкуковыя школы - рэгіянальна-арэальных даследаванняў і інтэрпрэтацыі фальклору.

НДЛ беларускага фальклору БДУ з'яўляецца калектыўным сябрам Міжнароднай арганізацыі па фальклоры ЮНЕСКА (IOP) і актыўным сябрам яе камісіі рэгіянальнага даследавання фальклору. Архівы НДЛ улічваюцца ў працы камісіі, уключаны ў даведнік, які рытуеца да друку ў ЗША.

НДЛ беларускага фальклору актыўна ўдзельнічала ў правядзенні Міжнароднага сімпозію ЮНЕСКА на Беларусі ў 2002 г. "Разнастайнасць мої і культур ва ўмовах глабализацыі", да якога НДЛ была перакладзена і выдадзена "Сучасная дэкларацыя культурнай разнастайнасці ЮНЕСКА" ад 2 лістапада 2002 года, якая

адкрывае перспектывы працы НДЛ з дапамогай міжнароднай супольнасці. У лістападзе 2002 г. наўкува-даследчая лабараторыя правяла Міжнародную наўкуковую канферэнцыю "Жыццесцвярджаўльнасць культуры славянскай цывілізацыі", а ў красавіку Першую этнаглігістичную міжнародную канферэнцыю, прысвечаную 80-годдзю расійскай акаадэмікі Мікіты Талстога, які шмат гадоў пленіна супрацоўнічаў з НДЛ і стварыў Палескі архіў у Інстытуце славістыкі РАН. Цесная сувязь НДЛ з музыказнаўцамі, інструменталістамі, харэографамі, кіраўнікамі большасці лепшых фальклорных калектываў Беларусі, метадыстамі па фальклору аддзелаў адукацыі і культуры і многім іншымі практикамі выкарыстання фальклору ператварылі яе ў наўкувы цэнтр інтэрпрэтацыі фальклору, якой пасля Шырмы і Цітовіча ніхто на Беларусі не займаўся. З гэтай мэтай створаны штогадовыя Шырмайскія наўкуковыя чытанні і наўкувама-мастакская студыя "Узроўні інтэрпрэтацыі фальклору".

У розныя гады НДЛ былі арганізаваны трох вучэбна-метадычных фальклорыстычных школы для кіраўнікоў дзіцячых, моладзевых і старшых вясковых фальклорных калектываў, якія стварылі лепшыя самабытныя калектывы ў розных рэгіёнах Беларусі і падтрымліваюць сталыя наўкукова-творчыя сувязі са школай. У наш час НДЛ каардыніруе ўсю шматаблічную па формах, методах, рэгіянальной і мастицай спецыфіцы, у тым ліку і сучасную мадэрновую ў рок-фольклорных калектывах інтэрпрэтацыю фальклору на Беларусі, кансультуюць арганізатораў шматлікіх святаў, дажынак, фольклорных фестываляў, конкурсаў, радыё- і тэлеперадач і многіх іншых форм выкарыстання фальклору ў сучаснай культуры. Кафедральная фольклорная ар-

хівы пераразслі ў багатыя рэгіянальны і жанровы (у кожным калі 4 млн тэкстовых запісаў), аўдыё- (больш як паўмільёна) і відэо- (больш як 200 відэафільмаў або ўсіх найбольш самабытных з'явах абрарадава-святочнай культуры) архівы НДЛ.

У розныя гады фальклорныя запісы складлі выдадзены Нілам Гілевічам фундаментальная зборнікі "Песні сямі вёсак", "Песні народных свят і абрарадаў", "Казкі і апавяданні беларусаў", "Лірычныя песні", "Лірыка беларускага вяселля", "Замовы". Унікальныя запісы на Палессі як адным з асноўных рэгіёнаў праславянскай радзімы, па словах акаадеміка Мікіты Талстога "гэтым своеасаблівым запаведніку старавялінай культуры", складлі заснаваную Верай Захаравай серыю "Беларускі фальклор у сучасных записах", у якой выйшла 5 зборнікі традыцыйнага фальклору Берасцейскай, Гомельскай і Менскай абласцей і асобна "Палеское вяселле".

Кіраўнік НДЛ Васіль Ліцьвінік (1981-2005 гг.) у абароненай дысертацыі "Р.Р. Шырма - фальклорыст" і двойчы выдадзеным зборніку "Песня - душа народа" раскрыў асноўныя метадалагічныя прынцыпы выкарыстання фальклору ў сучаснай адукацыі і культуры, а фальклорныя калектывы БДУ "Тутэйшая шляхата" пад яго кіраўніцтвам паспахова выканалі на працягу 2000-2002 гг. наўкува-даследчую працу "Інтэрпрэтацыя і выкарыстанне фальклору ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ВНУ".

В. Д. Ліцьвінік ў межах сваёй лабараторыі заўсёды працаўаў у найбольш перспектывных кірунках сучаснай фальклорыстыкі, такіх як: арэальнае даследаванне фальклору, які існуе ў аўтэнтычным выглядзе толькі ў рэгіянальной мастицай шматвобразнасці і бясконцай варыянтаў і толькі ў гэтым сэнсе з'яўляецца самацэнтрычным, а таму можа быць значна фінансаваны з мясцовых бюджетаў; адукацыйна-культуралагічнае інтэрпрэтацыі фальклору як асновы этнічнай і традыцыйнай культуры народу, яго свят і абрарадаў, эстэтыкі побыту, менталітэту, высокай маралі, прыроднай філософіі, асновы літаратуры і прафесійнага мастацства, вызначэння самабытнасці яго культуры сярод славянскіх і індаеўрапейскіх народу;

даследаванне ўзоруёнай інтэрпрэтацыі фальклору ў адукацыі і культуры;

аналіз форм і метадаў выкарыстання фальклору ў разнастайных узроставых (дзіцячых, моладзевых і студэнцічных), вясковых і гарадскіх, рознанациональных і некаторых іншых фольклорных калектывах;

стварэнне методыкі перанесення на сцэну песьеннага, інструментальнага і харэаграфічнага фальклору;

выкарыстанне фальклору пры правядзенні свят і абрарадаў, рэгіянальных і агульнанаціональных фестываляў і знамянальных падзей;

вывучэнне знешняга і ўнутранага фальклорызму ў творах літаратуры і прафесійных мастацтваў;

інтэрпрэтацыя фальклору ў опернай, тэатральнай і харовай творчасці; даследаванне дзеянасці рок-фольклуроў;

аналіз форм і мастацкіх узроўні ў інтэрпрэтацыі фальклору ў друку, перыядычных выданнях, на радыё і тэлебачанні;

Яго дзеянасць як кіраўнік НДЛ беларускага фальклору прадоўжыла вяртанне запісных матэрыялаў у наўкува-мастакскую практику выданнем 18 фольклорных зборнікаў і штогадовай публікацыі калі 50 друкаваных аркушаў фольклорных матэрыялаў, з 1994 года - "Календара свят і абрарадаў беларусаў", больш як сотні наўкувых артыкулаў, матэрыялаў і тэзісаў,

метадычных матэрыялаў да каляндарных і абрарадавых свят. Ліцьвінік ўдзельнічала папулярызацыі фальклору ў перыядычным друку, радыёклубе "Фальклор", фольклорных праграмах тэлебачання. З 1987 па 2002 год ён - вядомец адной з самых папулярных і даўгавечных тэлепраграм "Запрашаем на вячоркі".

У гэтym выданні прадстаўлены найбольш цікавыя творы В. Д. Ліцьвінікі як дасканала ганаўцы, інтэрпрэтары і папулярызатары беларускага фальклору.

Адзіна магчымая форма існавання фальклору - вусная, услед за аўдыё- набыла ў наш час бясцэнную форму відэафіксцыі, што пачалі ў апошні час рабіць нават студэнты. Гэта праца плённа вялася пад кіраўніцтвам В. Д. Ліцьвінікі з 1987 года. Цяперашні першасная задача, як ён хацеў у апошні час, але не паспей зрабіць, - стварыць Рэспубліканскі фольклорна-камп'ютарны цэнтр і перавесці недаўгавечныя аўдыё- і відэазапісы на электронныя носітвы, каб перадаць на штадкам усё прыгожае, што стварылі нашы продкі: Вялікдень і Дзяды, Зялёныя святкі і Купалле, Даждыны, Каляды, Шчодрык, Радзіны, Вяселле.

У выданні паўтораны "Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года", выдадзеныя раней асобнай кніжкай. Кніга з'явілася ў выдавецтве "Кнігазбор". Яе наклад 300 асобнікаў.

На мерапрыемстве прысутнічала творчая інтэлігенцыя г. Менска, а таксама беларуская моладзь. Не ўстрымалася і ўзяла слова на вечарыне паштак Святланы Багданкевіч, якая ў жніўні выдала цудоўную кнігу вершаў "Напрадвесні", што таксама змяшчае добрыя пераклады з польскай пазії.

Было цікава.

"Душа лістападу"



Такую назну мае 9-ая кніга вядомай паэтэсы, перакладчыцы і літаратуразнаўцы Ірыны Багдановіч, якая нарадзілася ў 1956 годзе ў горадзе Лідзе. Скончыла гісторычна-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1978 г.) і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі (1983 г.). З 1996 года - дацэнт кафедры гісторыи беларускай літаратуры філфака БДУ. Кандыдат філалагічных навук (1985 г.). Сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў (1989 г.).

Презентацыя кнігі адбылася ў Дзяржаўным музеі гісторыи беларускай літаратуры. На мерапрыемстве было сказана шмат цёплых слоў пра спадарыню Ірыну. Выступалі Міхась Скобла, Васіль Жукович, Анатоль Верабей. Гучала музыка ў выкананні квартэта камераўнага хору "Глэрыя". Ірына Эрнэстайна чытала любімую вершы: "Ліхтарык", "Правастуда", "Вераб'іная кавярня" і іншыя.

У новай кнізе вершаў Ірыны Багдановіч - паэтычны рэзумэнт аўтара аб сутнасці творчасці і чалавечага быцця ў няпростым і зменлівым часе. Аб тых вечных духоўных арыенцірах, якія задаюць высокія нябесныя вектар зімному чалавечаму існаванию.

Вядучыя матывы кнігі дапаўняе раздзел перакладаў "Старапольскай эхі" і аўтараў кнігі "Прастуда", "Вераб'іная кавярня" і іншыя.


Гэта - Францішак Багамолец, Ян Чачот, Адам Мікевіч, Уладзіслаў Сыракомля, Габрыэля Пузыня, Зоф'я Манькоўская, якія былі знакавымі ў свой час людзьмі.

Рэдактары літаратурна-мастакага выдання - Алеся Пашкевіч і Барыс Пятровіч. Кніга з'явілася ў выдавецтве "Кнігазбор". Яе наклад 300 асобнікаў.

На мерапрыемстве прысутнічала творчая інтэлігенцыя г. Менска, а таксама беларуская моладзь. Не ўстрымалася і ўзяла слова на вечарыне паштак Святланы Багданкевіч, якая ў жніўні выдала цудоўную кнігу вершаў "Напрадвесні", што таксама змяшчае добрыя пераклады з польскай пазії.

Было цікава.

Аляксей Шалахойскі.



У Нью-Ёрку ў выда-
вецтве "Беларус" пабачыў
свет чарговы нумар Літара-
турнага альманаха беларускіх
пісьменнікаў замежжжа "Бе-
ларус" за 2012 год.

У нумары размісцілі
свае творы: АРЦЁМАў Аляксей
(вершы), БАРАВЫ Лявон
(вершы), ВАРАБЕЙ Ірына (пе-
раклады), ВІТУШКА Сяргей
(н'есы), ВОРАНАЎ Віталій
(апавяданні), ДАВЫДЗЕНКА
Зміцер (пераклад і вершы),
ЗАЙКА Віталій ("У горадзе,
што ніколі не спіц", апавя-
данне, КАВАЛЕЎСКІ Віктар
("А зараз глянцы направа",
нататкі), КАРАЙЧЭНЦЭВА
Людміла (нарысы), ЛАПАТКА
Якуб ("Мой кут лясны", успаміны),
ЛІЯКУМОВІЧ Цімох
("Бяроза і магнолія", апавя-
данне), МАЎЧУН Анатоль
("Чалавек і чалавечнасць",
роздум), МІНКІН Алег (вер-
шы), МУРЗЁНАК Пётр П.
("Сказ пра Сільвестра", па-
эма), МУРЗЁНАК Пётр С.
("Беларуская кляса ў Атаве",
успаміны), РЫЖЫ Эміліоны
("Верына малітва", апавядан-
не), САПАНКО Таццяна (вер-
шы), СНАРСКАЯ Іна ("Зіма і
птушки", вершы), СОКАЛАЎ-
ВОЮШ Сяргук ("1654", ад-
рывак з аповесці), ТАРАНОВІЧ
Аляксандар ("Tzatap "Steel or-
gasm", успаміны), ШАМЕЦЬ-
КА Юрас (вершы), ШАТЫ-
ЛОВІЧ Дзмітры ("Уцёкі", успаміны),
ШЧУР Макс (апавяданні, вершы), ЯКІМОВІЧ Ва-
лянціна (успаміны).

Заснавальнік і выдавец
альманаха **Марат Клакоцкі**
самаахвярна і ўпартка пра-
чягвае працу на развіцці бела-
рускай літаратурны та-за ме-
жамі Беларусі.

Фактычна "Беларус"
- добрая датаўненне ў шэраг
беларускіх літаратурных ча-
сопісаў і альманахаў усіх кірун-
каў і прыналежнасцяў. Пры
любых заўвагах да твораў,
змешчаных у "Беларус", яны
зубагачаюць беларускую літа-
ратуру і будуть зубагачаць у
будучыні.

Сяргук СОКАЛАЎ-ВОЮШ

1654

ЧАСТКА 2 Сутычка

(надрукавана ў альманасе
"Беларус" за 2012 г.)

Глыбокай ноччу з Ка-
пыцецкай брамы смаленскага
замка выехала чацвёрка верш-
нікаў.

- Куды гэта яны ў та-
кую цемру? - запытаўся сіва-
вусы ахойнік.

- Хто ж іх ведае, - адка-
зў ягоны маладзейшы напар-
нік, - добра было б, каб шукаць
падмогі.

- Добра. Але дасць Бог,
і так выстаем.

- Так не выстаем. Мас-
каль бярэ колькасцю. Кажуць,
гэтым разам ягонаму войску на
дарогах канца не відаць.

- Брэшуць.

- Можа, і брэшуць, -
нагадзіўся малады і глуха трэ-
снуў засаўкай.

Між тым, чацвёрка бы-
ла ўжо ў прымесці. А неўзабаве
коні вынеслі рыцараў на бераг
Дняпра. Нейкі час ехалі моўчкі.
Высокія лугавыя травы пад
лёнкім ветрыкам нагадвалі на-
рачанскія хвалі. З-за хмараў
паказалася поўня.

- Там, справа, дарога.
Выезджаць на яе не варта, -
парушыў маўчанне Веста, -
будзем трывашца вадаль. Калі
без прыгодаў - раніцай будзем
у Дарагабужы.

- А калі з прыгодамі? -
зашкіраваўся Якуб.

- Залежна з якімі. Не-
ўзабаве ўз'едзем на гарушку.
Там спынімся і разгледзімся.
Адтуль добраму воку відаць,
а добраму вуху чуваць далёка.
Кажуць некалі на tym месцы
былі тры вялікай гары. Уnoch
на Івана Купалу на іх начыстая
сіла збралася. А жыла ў су-
седній вёсцы прыгожая ў доб-
рым целе дзяўчына Тая. Сам
Дябал-груд прылятаў на яе

здаля глянуць.

І жыў у той самай вёсцы
чараўнік - Чорны Ступак. Адна
ягона нага за сабой чорны
след пакідала. Тутыйша шлях-
та чараўніка любіла, бо ён ніколі
нікому зла не рабіў. Лекаваў
людзей, жывёлу, ведаў, як у
галодны год здабыць ежы, узі-
мку аднай лучынкай хату на-
грэць, улетку адварнуць засу-
ху, дажджу паклікаць. Замовы
розныя таксама ўмёў: каму на-
латы ці шаблю, іншаму на касу
ці вуду. Казалі таксама, што
ёсьць у чараўніка любамудар -
камень, які з жалеза золата ро-
біць, таму нікто ніколі не бачыў
Чорнага Ступака карчом на
палетках, а гроши ў яго заўсёд-
ды былі.

І сустрэлася Тая з Чор-
ным Ступаком. І пайшлі яны
разам у Купальскую ноч па
Папараць-Кветку і знайшлі яе.
Не спадабалася гэта Гіруду.

Пачалі ягоныя служкі ваколь-
ную шляхту баламуціць, маў-
ляў. Тая - вядзьмарка, яна,
маўляў, малако ў кароў крадзе,
у жыце заломы робіць. Знай-
шліся такія, што нават бачылі
ейныя пакасыць. Шмат хто не
верыў, шмат хто Чорнага Ступа-
ка пакрыўдзіць баяўся, іншыя
ж звязвацца не хацелі.
Угневаўся Гіруд на ўсё Вялікае
Княства. Самому Вялікаму
Князю пачаў у вушы шаптанаць,
а той падазронна пазіраць на
ўсіх. Ну і паліцелі шляхоцкія
галованыкі. Ледзь што не так -
храс! і няма чалавека. Пера-
пала і іншым. Загарэліся вогні-
шчы інквізіцыі. А нечысць
толькі ў ладкі пляскае.

Дайшла чарга і да Сма-
ленска. Прыйехалі князевы слу-
жкі ў замак. Pra Таю і Чорнага
Ступака пытаюцца. А быў тады
у замку ваявода...

- Ціха! - гучным шэп-
там перапыніў Весту Цыпрук
і ўстаў у страмёнах. Прислу-
хайся, - здаеца як бы недзе
гаварылі... Да і коні вушамі
stryгуць...

- Я ж і кажу, - месца тут
такое, - ціха прыгаварыў Веста.

- Да няма нікога, - апуш-
ціўся ў сядло Якуб, які так-
сама быў устаў і пачаў услу-
ховувацца.

- Давайце я наперад
праеду. Калі што якое - пугач-
ком крыкну. - Багуміл усё
яшчэ передумоўваў няўдачу ў
дольках і хацеў як-небудзь ап-
раўдацца. Хаця б перад самім
сабой.

- Не, ты, калі што якое
- скачы назад, - сказаў яму
услед Цыпрук.

"Ішто магло здарыцца?
Хаця б хлопец быў здараўяка,
а то ледзь не здыхляк. Дазна-
юцца дома - сораму не абраў-
шся... Мяне паклаў, то і іншых
пакладзе, але ж іншыя не самыя
моцныя. Ім саромеца няма
чаго. Смяяцца будуць з дужэй-
шага. А інчай як з яго пасмеш-
ішес?.. І галоўнае, што перамо-
га была так блізка. Не інчай
еёсьць нейкі сакрэт, але які?"

Занураны ў думкі, Па-
стронка нават не заўважыў,
што конь, замік на гару, пай-
шоў сподам у аб'езд і ўбіўся ў
ватажак...



БЕЛАРУС - 2012

кустоўе. Ляснулі па шалому
галінкі адна, другая. Недзе ў
баку надрыва і роспачна крах-
танула жаба. Стоп! Гэта сігнал.
Некта нябачны заўважыў яго-
нае набліжэнне і папярэджвае
сваіх. Спіняцца не было сэнсу,
а вось зрабіць выгляд, што ні-
чога не зразумеў - варта. Баг-
уміл схіліў галаву на грудзі і
памалу, напружваючы абронь, -
пачаў выязджаць на поле. Во-
льней рукой няўгядна пад-
рыхтаваўся выхапіць шаблю.
Заўважыў, як не ў тахт ветрыку
на ўскрайку затуманенай лаж-
чынкі калыхнулі травы. У той
самы час над туманом паказа-
ліся шышакі маскоўцаў. Багуміл
прыбадніў вастрагамі, азі-
рнуўся ў лёце, заўважыў, што
пераследчыкі чалавек пяць і
кінуўся да сваіх. Але дзе яны?
Поўня запіла абшар. Конь імчал
наўскапыт. Недзе злева войк-
нік. Ударылі з самапалаў.

Багуміл пазнаў старую
хітрасць - залегчы конна ў трапе-
ве і раптоўна ўзінкнучы, збіваючы
з панталыку чужынця. Ен так-
сама выхапіў самапал, але не
паспей стрэліць, як сябры былі
ўжо побач.

- Ашчаджай стрэлі! -
крыкнуў Якуб, і два конікі адзін
за адным зіклі за пагоркам.

Багуміл скінуў шалом,
падняў з зямлі бядрышы забітага
маскоўца, падбег да здараўякі,
секануў па назе. Дзікі крык скла-
лануў паветра. Кроў пырсну-
ла ў твар, але лыщар трапіўся
не абы-які. Саславелай рукой
ён усё яшчэ працягваў адбіваць
атакі, пакуль, нарэшце, знясі-
лена не ўпаў у травы... Вяр-
нуўся Веста.

- Як там? - запытаўся
Якуб.

- Заснуў ля каменай
бабы.

Сябры падышлі да зда-
раўякі. Той яшчэ дыхаў. Знялі
шалом. Светлая валаасы мас-
коўца рассыпаліся па траве.
Таўставатае, але некалі пры-
вабнае ablічча цяпер было пе-
ракошана болем.

- Хто ты? - схіліўся да
яго Цыпрыян, і атрымаўшы зам-
іж адказу крывавы плявок у
твар, замахнуўся шабляй.

- Чакай, - узяў яго за
руку Веста, - я яго ведаю.

- Ведзьма! - раптам за-
лямантаваў масковец.

- Канчаеща, - уклаў
шаблю ў піхвы Багуміл.
- Варта было б дабіць,
- азвяўся Якуб.

- Пакіньце. Калі выжы-

те, Сутыкнуліся. Раз'еха-
ліся. Сышліся ізноў. Моўчкі.

Толькі звон шабляў ды хрып
коней. Яшчэ стрэл. Гэта Цы-
прыян, якога атакавалі двое,
паклаў аднаго. Засталося ча-

тыры на чатыры і адзін стрэл.
Па такіх вялікіх стратах мас-

коўцы мусілі бі кінуцца наўцёкі,
але тыя білі ўпарты. Асабліва

вылучаўся сярод іх здараўяк-

ыцар, які выбіў такі шаблю з
рук Багуміла і траха не засек

хлопца, але той у апошні момант
выслізнуў з-пад удара і ўжыў

коня ўпісці стрэлку на ўпісці
шабля. Калі б не Якуб, які па-

клаў свайго супарата ды кіну-

ўся на дапамогу, хлопцы моглі
бі застасці ўпісці шабля, і

зіпер і цяпікі ўпісці шабля, і

Успаміны Алеся Белакоза

У выдавецтве "Кніга-збор" выйшла з друку кніга "Музей у Гудзевічах", якую напісаў заслужаны работнік культуры Беларусь Алеся Мікалаеўчі Белакоз - чалавек, якога ў Беларусі ведаюць усе. Не бывае дня, каб людзі не тэлефонаўвалі яму альбо не прыехалі да яго ў Гудзевічы, што на Мастоўшчыне, каб асабістая пабачыцца і пагутарыць з ім. Гэта кніга не толькі пра лёс дзяржайнага літаратурна-краязнаўчага музея, створанага на базе школьнага літаратурна-краязнаўчага музея ў Гудзевічах. Гэта кніга пра тыя падзеі, якія адбываліся ў вёсцы на працягу некалькіх стагоддзяў, пра тых людзей, якія дапамагалі і стваралі, разам з Алемем Мікалаеўчам і вучнямі гэтых музеяў. А таксама пра тых, хто шкодзіў музею, хто не хадзеў, каб ён быў, існаваў, дзеянічай.

Школьны музей у Гудзевічах прыняў сваіх першых наведвальнікаў 2 лютага 1968 года. Яго адкрыццё было прымеркавана да 130-годдзя з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. Першыя экспанаты датуюцца 1965 годам. Менавіта яшчэ тады дзецы пад кірауніцтвам Алеся Мікалаеўчы Белакоза пачалі пісаць лісты пісьменнікам, мастакам, дзеячамі науки і культуры з просьбай даслаць выказванне пра беларускую мову, чарнавікі ці рукапіс свайго твора, кнігу з аўтографам. Калі назіралася многа матэрыйлаў, і быў адчынены школы літаратурна-краязнаўчы музея. Спачатку музей размяшчаўся толькі ў адным пакойчыку, а калі ў 1981 годзе пабудавалі новую двухпавярховую школу, тады пад музей аддалі цэлы будынак старой школы, які размясціў чатыры экспазіцыйныя залы і калідор. Яны былі адчынены ў 1984 годзе.

Яшчэ ў 1980 годзе мясцовы калгас дапамог перавезі з вёскі Семярэнкі да музея хатку, пабудаваную ў канцы XVIII стагоддзя. Першыя экскурсіі ў ёй была праведзена 6 студзеня 1981 года. А пазней калгас дапамог перавезі да хаткі свіронак. У 1990 годзе загадам Гарадзенскага упраўлення культуры № 10 ад 12 лютага 1990 года на аснове разшэння Мастоўскага раённага Савета народных дэпутатаў № 269 ад 17 студзеня 1990 года музей у Гудзевічах стаў дзяржаўным. Тады ж пад музей быў перададзены другі школьнага будынак, дзе ў гэты ж год была адчынена зала "Народная мэдыцына", праект якой быў сплатна зрабіў мастак Алеся Ступень. У гэтым жа будынку ў 1990 годзе былі аформлены



дзе залы "Лён і народнага ткацтва", дзе сабраны ўсе прылады, якія патрэбны для таго, каб лён ці воўна ператварыліся ў тканіну, паказаны ўсе ўзоры тканін, якія вырабляліся ў тэмай мясоцасці, а таксама ўнікальная калекцыя падвойных дываноў. Потым адчыніліся экспазіцыйныя залы. А ў 1997 годзе была зроблена зала "Гісторыя Гудзевіч у дакументах і фотаздымках" і г.d.

Так пачаў музей пашыраўся і жыў. Хаця ў стварэнні яго, у пошуках матэрыялаў для яго, існавала нямала перашкод. Але іх змог адолець няўримлівы і апантаны спраўай Алеся Белакоза. Чалавек-легенда, якім мы павінны заўсёды ганарыцца. І мы ганарымся ім, ім - народным настаўнікам, збральнікам, музейшчыкам, краязнаўцам, літаратаром, вялікім беларусам XX-чаткай ХХI стагоддзя. Алеся Мікалаеўч - шчыры і мужны беларус, патрыёт, чалавек, для якога Беларусь - сэнс усяго жыцця.

Кніга "Музей у Гудзевічах" - доказ таго, як няпроста і нялёгка ствараліся падобныя беларускія музеі. Колькі папахадзіў, паабіў парогаў Алеся Мікалаеўч дзеля свайго музея. Яму запісвалі вымовы, наладжвалі ў школе праверкі, абзывалі нацыяналістам, цігали ў КДБ, а ён рабіў свою справу, рабіў упартасць і натхнёна, спакойнай і... заўсёды. Не ўсё задуманае ім спраўдзілася, адбылося, захавалася для нашчадкаў. Але ён вытрымаў, перажыў, адполеў.

Гэта кніга - жменька праўдзівых ўспамінаў мудрага настаўніка з Гудзевічай. Каб мы жылі, каб жыла ў свеце Беларусь, каб жыла наша мова, каб захавалася наша багатая спадчына. Верышча, што кніга Алеся Белакоза прачытаецца з цікаўсцю. Яна наўчуцьца многіх з нас не спыняцца перад цяжкасцямі, перад сваімі марамі і задумкамі, не здавацца перад тымі, хто хоча знішчыць нашу беларускасць.

Сяргей ЧЫГРЫН.

25-томнік Уладзіміра Карапткевіча - прэзентаваны першыя два тамы



19 снежня ў Менску на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылася прэзентацыя першых двух тамоў пазіцыі 25-томніка Уладзіміра Карапткевіча, якія выйшлі накладам у 2 тысячах асобнікаў кожны ў сталічным выдавецтве "Мастацкая літаратура".

Тамы яшчэ не паступалі ў кніжныя крамы, і кошт кож-

года, калі будзе адзначана 90-годдзе з дня нараджэння Карапткевіча.

Дэканат філфака БДУ, доктар філалагічных навук, прафесар Іван Роўда выказаў вялікую падзяку дацэнту Ана-

толю Вераб'ю, дзякуючы ініцыятыве і выслікам каторага і пабачылі свет першыя тамы збору твораў Карапткевіча. Роўда звярнуў увагу на тое, што ўпершыню збор твораў беларускага пісьменніка выйшаў пад грыфам "Філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта" таму, што большасць чальцоў рэдкалегіі серыі з'яўляюцца супра-



Anatol Verabey

най кнігі будзе складаць каля 60 тыс. рублёў. Наступныя трэћы тамы з прозай класіка беларускай літаратуры запланавана выдаць у наступным годзе. Збор твораў Карапткевіча рыхтуе кафедра беларускай літаратуры і культуры БДУ пад кірауніцтвам кандыдата філалагічных навук, даследчыка творчасці Карапткевіча Анатоля Вераб'я. А ўсё поўнае наўкукова-каментаванне выданне творчай спадчыны пісьменніка мяркуеца завяршыць да 2020

цоўнікамі філфака.

Галоўны рэдактар выдавецтва "Мастацкая літаратура" Віктар Шніп паведаміў, што на збор падпісаліся каля 1 тыс. падпісчыкаў, а таксама выказаў спадзяванне, што іх колькасць будзе ўзрастаць з выданнем кожнага наступнага тома, кожны з каторых, на яго думку, давядзенца выдаваць дадатковым накладам. "Сонца Карапткевіча, яго душа, яго творы - проза, пазэя, драматургія і малюнкі заўсёды буд-

такімі філфака.

Беларусь, пра якую марыў пісьменнік".

Сядр твораў пазіцыі, што не друкаваліся пры жыцці Карапткевіча ці ўвогуле друкуюцца ўпершыню, укладальнік серыі Анатоль Верабей называў "І зашумяць асіны над ракою...", "Энтузіясту", "Слова Міцкевічу", "Зямля дзядоў", "Каханне мае чарнавокае", "Ода Радзіме", "Ліста нямае" і паэтычна прысвячені сябрам (І том), "Вуліца касманаўтаў", "Паланэз Агінскага", "Васілю Быкову", наследаванне Уладзіславу Сыракомлю, калядныя віншаванні выбітным дзеячам беларускай науки і культуры, а таксама эпіграмы на іх (ІІ том). Пры падрыхтоўцы тамоў удакладняліся даты напісання і крыніцы першых публікаций твораў, выпраўляліся недакладнасці, рабіўся істотны гісторыка-тэксталагічны каментарый, адзначыў наўкоўца. Ён выказаў вялікую ўдзячнасць усім, хто спрычыніўся да выдання першых тамоў збору Карапткевіча, якога Верабей называў "рыца-

казкі і апавяданні, у чацвёрты і пяты - легенды і аповесці, у шосты - раман "Нельга заўсіць", у сёмы і восьмы - раман "Каласы пад сярпом твайм", у дзясяты - раман "Хрыстос прызымліўся ў Гародні", у дзесяты - раман "Чорны замак Альшанскі". Акрамя таго, запланавана выданне тома драматургіі, дзвюх кніг публіцыстыкі, эсэйскай і крытыкі, двух тамоў эпістолярнай спадчыны, кнігі перакладаў і аўтапера-класікаў, тамы малюнкаў пісьменніка, а таксама трох кніг сцэнарыяў і лібрэта. У збор увойдуць дзённікі, запісныя кніжкі, дароўныя надпісы, да паўненні папярэдніх тамоў збору, летапіс жыцця і творчасці Карапткевіча. Тамы публіцыстыкі, эсэйскай і крытыкі будуть дапоўнены камплектысцам з аўдыёзапісамі выступленняў пісьменніка.

Падчас презентатыўнай экспанавалася выставка выданняў Карапткевіча розных гадоў.

**Марат Гаравы,
novuchas.info.**

"Калядны харал" у гонар Калядаў і юбілею Дыкенса

Адзначаць блізкія Каляды, а таксама 200-годдзе класіка ангельскай літаратуры Чарлза Дыкенса "Прайдзі-Свет" пропануе за чытаннem яго самай знакамітай аповесці "Калядны харал". На беларускую мову аповесць, што выйшла электроннай кнігай у выдавецтве Змітра Коласа, пепраклала Ганна Янкута. "Калядны харал" даступны для пампа-

вання ў двух фарматах, прызначанных для электронных чыталак: .EPUB і .MOBI.

"Калядны харал" - першая калядная аповесць, напісаная Чарлзам Дыкенсам, і ўвогуле першая ў свеце гатычна-каляндная аповесць, якая запачатавала цэлы жанр, што дагэтуль не страчае папулярнасці. Не страчае папулярнасці і сам "Калядны харал" - у Вялікай

брытаніі гэта кніга ўвесь час дадрукуювается і ніколі не з'нікае з кнігарні, асаблівые попыт маючы, безумоўна, у передкаляндны час. Імя "Скурудж" даўно ўвайшло ў ангельскую слоўнікі як сінонім да слова "скнара", а любімы выраз галоўнага героя "Цыху, шахрайства!" даў, напрыклад, называти гатунку піва. Напісаны з мэтай прыцягнення увагу да вострых сацыяльных прабле-

май, "Калядны харал" зрабіўся адной з самых дасціпных у ангельскай літаратуры кніг для чытачоў усіх узростаў, такім самым сімвалам зімовых святаў, які вастрабліст, смажаная гуска і калядны пудынг.

Перакладчыца дзякуюе Антону Францішку Брылю і Кацярыне Машеўскай за дапамогу ў падрыхтоўцы выдання.

prajdzisvet.org

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Юрась Каласоўскі, Юля Карчагіна, Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубіцкі, Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

<http://nashaslova.mns.by> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbm-mova.by/>

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Газета падпісана да друку 26.12.2012 г. у 10.00. Замова № 2112.

Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпісі: 1 мес.- 4450 руб., 3 мес.- 13350 руб.

Кошт у розницу: па дамоўленасці.

Заснавальнік:
ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб реєстрацыі № 908 ад
18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакціі:
231293, Лідскі р-н, в. Даліна.

Адрас для паштовых адправлений:
231282, г. Ліда-2, п/с 7.
E-mail: naszaslowa@tut.by